

16 чэрвеня 2022 года			
1.	Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў № 1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і № 2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, дэканы факультэтаў, кіраўнікі аддзелаў і службаў
2.	Балаціроўка навукова-педагагічных кадрў	Лаўрыновіч Д.С.	Конкурсная камісія

Решение:

ВОПРОС

I. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктыў № 1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і № 2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно исполнять требования Директив №№ 1, 2 Президента Республики Беларусь, приказов Министерства образования Республики Беларусь, ректора университета по укреплению трудовой и исполнительской дисциплины в университете.

2. Проректору по учебной работе, деканам факультетов экономики и права, физического воспитания, педагогики и психологии детства усилить контроль за учебной дисциплиной студентов, своевременно предоставляя документы на вынесение дисциплинарных взысканий за пропуски учебных занятий без уважительных причин.

3. Проректорам, деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структурных подразделений университета проводить постоянную работу с подчиненными по неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства и недопущению случаев взяточничества. Своевременно информировать руководство университета о возможных случаях проявления коррупционных действий со стороны преподавателей и сотрудников.

4. Руководителям всех структурных подразделений университета неукоснительно исполнять и контролировать исполнение подчиненными требований нормативных документов по профилактике COVID-19.

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на первого проректора Д.С.Лавриновича.

II. Балаціроўка навукова-педагагічных кадрў.